



Развіщё краязнаўства ў БССР

Першая Усебеларуская краязнаўчая канферэнцыя праішла ў лістападзе 1924 г. На ёй сабраліся асобныя краязнаўцы і прадстаўнікі дзяржаўных і грамадскіх арганізацый, якія вялі краязнаўчую працу. Абмен думкамі і прынятыя на канферэнцыі рашэнні паклалі пачатак шырокаму разгортванню краязнаўчага руху ў БССР. На канферэнцыі былі вырашаныя арганізацыйныя пытанні і прынятае рашэнне аб выпуску часопіса «Наш край».

Асноўнымі формамі краязнаўчых арганізацый былі акруговыя і раённыя таварысты, створаны ў тагачасных буйных адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінках, краязнаўчыя гурткі ў школах, тэхнікумах. Краязнаўчыя таварысты ў ВНУ былі прыроўненыя да акруговых таварыстваў. Краязнаўчае таварыства БДУ было першай краязнаўчай арганізацый у ВНУ СССР. Усе краязнаўчыя арганізаціі ставілі перад сабою задачу ўсебаковага вывучэння акруг і раёнаў, асобных населеных пунктаў.

Пад кіраўніцтвам ЦБК, пры падтрымцы дзяржаўных органаў і на энтузіазме на-

сельніцтва ў пачатку 1926 г. было зарэгістравана 167 краязнаўчых арганізацый, у якіх налічвалася каля 5 000 чалавек, і шэраг іх хутка павялічваліся. Гэтыя вялікія рэсурс збройнікаў і даследчыкаў уносіў важкі ўклад у назапашванне звестак пра рэгіёны, якія неабходныя былі для вывучэння іх мінулага і сучаснасці, патрыятычнага выхавання насельніцтва, і нарэшце, для стварэння галін беларусазнаўства.

У першым Усебеларускім краязнаўчым з'ездзе (7–10 лютага 1926 г.) удзельнічалі 120 дэлегатаў, якія прадстаўлялі ЦБК, 87 краязнаўчых таварыстваў і гурткоў. Былі абмеркаваны палітычны даклад А. Чарвякова, справаздача ЦБК, даклады з месцаў і даклады па галінах краязнаўства. З дакладамі выступілі выдатныя вучоныя: С. Некрашэвіч «Мовазнаўчая праца краязнаўчых арганізацый», М. Доўнар-Запольскі «Краязнаўчая праца ў галіне гісторыі і археалогіі», У. Ігнатоўскі «Далейшыя шляхі краязнаўства на Беларусі» і інш. У пастановах з'езда было вырашана найважнейшай галіной сучаснай краязнаўчай працы «прызнаць вывучэнне пры-

роды і яе вытворчых сілаў», намечаныя асноўныя кірункі дзейнасці па выяўленні, апрацоўцы раслінаў і мінералаў, феналагічных і метэаралагічных назіранняў, удзеле ў падрыхтоўцы картаў. Было пропанавана распрацаўваць і выдаць праграмы па зборы дыялектычнага матэрыялу, правесці шырокую агітацыю па зборанні словаў з беларускай народнай мовы, звярнуць увагу на ўкладанне краёвых слоўнікаў. Краязнаўцы з вялікім энтузіязмам прыняліся за гэтую дзейнасць. У 1926 г. яны сабралі каля 50 000 картак-словаў для ўкладання краёвых моўных слоўнікаў. За тры гады працы па зборы моўнага матэрыялу ў Інбелкульткраязнаўчыя арганізацыі Віцебскай акругі даслалі 37 285, Мінская – 18 121, Мазырская – 10 842, Бабруйская – 10 367, Гомельская – 2 371, Полацкая – 1 895 картак-словаў. Агульная колькасць асобаў, што прынялі ўдзел у зборы слоўнага матэрыялу, даходзіла да 2 500 чалавек. У большасці гэта былі настаўнікі, студэнты, агрономы, вучні сямігадовых школ. Рэспубліканскі і мясцовы друк шырока асвяляў ход гэтай працы.

З 1926 г. разгарнулася праца па ўкладанні краёвых слоўнікаў у акруговых краязнаўчых таварыствах. Найбольшага поспеху дасягнулі на Віцебшчыне, перш за ўсё дзяякуючыя самаадданай працы навуковага сакратара Віцебскага акруговага таварыства краязнаўства М. Каспяровіча (1900–1937). З верасня 1924 г., наведваючыя па службе вёскі, ён пачаў запісваць слоўны матэрыял. На кірмашах, святах, у гутарках з сялянамі старанна запісваў народныя словаў і выразы, асаблівасці вымаўлення і ўжывання. Да пачатку 1926 г. меў больш за 10 000 запісаў. Праз віцебскую газету «Заря запада» ён звярнуўся да мясцовай інтэлігенцыі з заклікам

удзельніцаць у гэтай працы. Неўзабаве больш за 200 настаўнікаў, агрономаў, паштальёнаў, работнікаў хатай-чытальнія сталі супрацоўнікамі Каспяровіча і даставілі ў слоўніковую камісію Віцебска га акруговага таварыства краязнаўства 36 071 картку-слова, што разам з сабраннымі М. Каспяровічам склала 46 192 карткі-словаў. Гэта дало магчымасць прыступіць да ўкладання моўнага слоўніка. «Віцебскі краёвы слоўнік» (1927) ахопліваў 9 703 словаў. Слоўнік адлюстраваў тагачасную мову на Віцебшчыне і стаў адной з крыніцай для распрацоўкі літаратурнай беларускай мовы. Аднак меў недаходы як у тлумачэнні некаторых словаў, так і ў пэўнай недакладнасці ілюстрацыйна-га матэрыялю.

Шырока разгарнулася слоўнікавая праца на Мазыршчыне. Акруговая таварыства падрыхтавала слоўны матэрыял, на аснове якога А. Крукоўскі падрыхтаваў слоўнік. Аднак яго выданне не было завершана і рукапіс слоўніка загінуў пад час Вялікай Айчыннай вайны. У Калінінскім акруговыем таварыстве краязнаўства (г. Клімавічы) працай па падрыхтоўцы слоўніка кіраваў Я. Бялькевіч – дырэктар Мсціслаўскага педтэхнікума. Студэнты тэхнікума прымалі актыўны ўдзел. Гэты слоўнік адрозніваўся ад віцебскага і мазырскага тым, што змяшчаў не пераклад беларускіх словаў на рускую мову, а іх тлумачэнне на беларускай мове. Завершаны быў слоўнік Я. Бялькевічам у 1959 г. і выдадзены Інстытутам мовазнаўства АН БССР пад назвай «Краёвы слоўнік усходній Magiléoushchyna» (1970). Іншыя акругі прыпынілі працу над слоўнікамі з-за неспрыяльных умоваў.

Валянціна САІТАВА

Працяг тэмы. Пачатак у №№ 21–23, 34–36, 42–44 за 2012 год, №№ 2–8, 12–17, 30 за 2013 год

(Працяг будзе)